

# Савецкая БЕЛАРУСЬ

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:  
Менск, Рог Губэрнатарскай і Падгорнай вул. Д. Сьвєнціцкага, кв. 20.

ВЫДААНЬНЕ РЭУКОМУ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ. № 75 (85). Чацьвер, 2-га сьнежня 1920 г.

## У адну працоўную сям'ю.

Апошніе ворагі працоўнага народу гінучь ад магутнага ўдара чырвонай арміі. Разьбіты барон Урангэля, чэзьне і разьбітая банда авантурыста Балаховіча. Працоўны народ Савецкіх Рэспублік напярэдні мірнага жыцьця. Ён рыхтуецца пачаць адбудаваньне зруйнаванага мнагалетняю вайною края, каб паказаць заходнім капіталістам прыгожы новы будынак, будынак камуністычнага стылю.

Падрыхтоўка да новага мірнага жыцьця ідзе цяпер і ў нас на Савецкай Беларусі. Ужо адбыліся выбары Гарадскіх Саветаў і ідуць выбары ў Саветы павятовыя, валасныя і сельскія. Зараз жа павінны быць выбраны ў паветах, валасцях і вёсках выканаўчыя камітэты, якія з'едуцца ў Менск, каб 12 сьнежня выбраць Галоўны выканаўчы Камітэт, які і будзе вышэйшаю ўладаю края.

Сяляне і рабочыя Беларусі, вы павінны паважна аднясьціся ка ўсім гэтым выбарам і правесці ў свае грамадзянскія ўстановы тых людзей, якія стаяць на цвёрдым грунце дыктатуры працоўнага люду. Ня трэба слухаць іншых зьміраючых партыяў, якія пад рознымі хварбамі хочучь зьбіць цябе з панталыку.

Ведайце добра тое, што цяпер на карту пастаўлены праца і капітал. Увесь час ідзе страшэнная барадзьба працы з капіталам, — пра-

цоўнага народа з капіталістамі. Партыя камуністаў, ядыная партыя, якая нясе поўную волю і здавальненне працоўнаму народу. Хто ідзе проці гэтай партыі, хто будзе намаўляць вас на свой бок, той вораг працоўнага народа, а значыць, ён сябар капіталістаў і паноў. Ім ня мейсца ў радох працоўнага народа, вы не павінны іх слухаць. Не зьвяртайце ўвагі на тых „незалежнікаў“, якія разумеюць сабе „незалежнасьць“ пад выхаленаю рукою польскага пана ці пад дзікаю арудаю бандыта і дэгенэрата Балаховіча. Братэрская салідарнасьць усіх працоўных мае, вось што павінна цяпер запанавать на ўсім сьвеце. Толькі згуртаваўшыся ў адно цэлае, працоўны народ зможа чым найхутчэй разьбіць залатога Бога буржуазіі — капітал. Гэта заданьне, ёсьць заданьне пролетарыяту ўсіх краёў. Хто цяпер падмае сварку на грунце нацыянальнай розніцы, той ставіць палку ў калёсы савецкай машыны і не дае магчымасьці даехаць да канечнай станцыі — да сьветлага камунізму.

У праграму камуністаў ня ўходзіць прымушовае з'езднаньне ўсіх вызваленых нацыянальнасьцяў. Яны маюць поўнае права жыць незалежна, абы толькі ўсім правіў сам працоўны народ, яго саветы, а ніякія небудзь прахадзімцы, найміты паноў, у якіх мэта зноў заняволад-

беднату. Але цяпер ня час аб гэтым гаварыць... Цяпер неразрыўна ўсяму працоўнаму народу трэба зма-

гацца, каб зусім пакончыць з ворагам і перайсьці к мірнаму будаўніцтву края.

## Абарона Савецкіх Рэспублік.

За 29 га лістапада.

Заходні фронт.

У чыўнасьці проці Балаховіча намі захоплена 120 афіцэраў, 4 тысячы пяцьсот сорок салдат, 4 гарматы, 2 зарадных скрынкі, 40 кулямэтаў, 7 аўтаматаў і іншая ваенная здабыча.

Ваяком палкавага штабу Данішэўскі.

## Вакол разгрому Урангэля.

Прызнаўся.

Нямецкая газета „Ротэ Фае“ паведамляе з Вены ад 19 га лістапада: „Старшыня Савету міністраў правіцельства Урангэля Кривашейн прыбыв у Канстантынопаль. Датчына разгрому Урангэля ён заявіў наступнае: „Нашы страты аграмадныя. Бальшавіцкая артылерыя праявіла страшэнна руйнуючую чынасьць. Нашы войскі дайшлі да апошняй меры змучаньня.

Амаль што ўсе камандуючыя дывізіямі і наогул, амаль ня увесь камандны склад быў забіты або ранены.

Размяшчаюць бежанцаў.

„Тан“ паведамляе з Канстантынопаля, што французскія ўлады распарадзіліся аб выдачы 10 тысячам расейскіх бежанцаў прытулку ў Канстантынопалі, 20 тысячам расейскіх салдат на востраве Лемнасе і 20 тысячам салдат у Галіпалі.

## Мірная нарада з Польшчай.

Апошняе пасяджэньне грашовай эканамічнай Камісіі адбылося 23 лістапада. З абодвух бакоў высказаліся за тое, каб у бліжэйшыя часы адчыніліся гандлёвыя зносіны.

На пункту 5 ст. 10 з расейска-ўкраінскага боку зроблена ўвага. Расея і Украіна, якія трымаюцца погляду поўнага няпрызнаньня версальскага міру, лічаць яго мірам гвалту, накладваючым на германскі народ, бяззвінны ў працэсах свайго правіцель-

ства. Дзеле чаго яны ня могуць уступіць свайго права, якое яны за сабою прызнаюць.

Чудь не на ўсіх пытаньнях, разглядаюцца на мінулым пасяджэньні грашовай камісіі, як выявілася на гэты раз, дасягнута пэўная згода.

Ухвалена таксама ўтваріць камісію дзеле падраўнку, зьвязаных з мінулым актыўным удзелам зямель польскай рэспублікі ў гаспадарскім жыцьці Расеі. Заложана жалезна дарожная падкамісія.

## Партыйныя і беспартыйныя.

На ўсёй Беларусі адбываюцца выбары ў Саветы. Перад працоўнай беднотай, змушанай вайною, бязладздым і іншымі хваробамі часу, паўстае пытанне: як правесці гэтыя выбары, каб яны здолілі большасць насяленьня, палажылі канец тэй бядае, з якой мы ня вылазім некалькі гадоў.

Кожныя выбары патрабуюць палітычнай і сацыяльнай сьведомасьці тых, якія выбіраюць. Такая сьведомасьць в'яўляецца не ў адзін дзень. Патрабныя цэлыя гады вялікай працы, бяручы пад увагу цемнату народную, адтрыманую, як спадчына старога жыцця. Калі царская ўлада трымалася неарганізаванасцю мас, то рабоча-сялянская толькі і апіраецца на розныя пролетарскія арганізацыі.

Першы пачатак арганізацыяў зрабілі палітычныя партыі. Жыць у падпольлі, а вялікае асыярогаю, вясці працу ня кожан мог. Дзеля гэтага ў партыю ўваходзілі людзі сьведомыя, з моцнаю воляю, халодным розумам, якія ні перад чым не астановяцца ў дасяганьні мэтай партыі. Тры гады пролетарскай рэвалюцыі паказалі, што толькі партыя камуністаў на сваім мэтам найбольш бліжэй стаіць к інтарэсам працоўнай беднаты. Толькі дзякуючы гэтаму яна змагла за тры гады пакончыць з усімі сваімі катнімі ворагамі і заставіць заг-

рышчывую буржуазію лічыцца з новым укладам жыцця. І цяпер мы бачым, што ня гледзячы ні на голад ні на холад, камуністычная партыя усё ўзмацняецца, захопліваючы ў свае шарэнгі новыя маладыя сілы рабочага і сялян.

Праўда, у сям'і не бяз вырадка. І такая вялікая, як камуністычная партыя, мае сваіх вырадкаў. Гэтыя вырадкі, мала лічучыся з агульным становішчам, са сваёй працаю на карысьць беднаты, больш усяго дбаюць а сваім асабістым дабрабыце і тым выклікаюць справядлівае нездавальненьне. Але падобна таму, як сухіе галіны здаровага дрэва адпадаюць і не перашкаджаюць яго ўзросту, так і вырадкі партыі хутка бываюць вымушаны заняць мейсца, якое яны заслужываюць па сваіх злачынствах.

Дзевы камуністычнай партыі шырока расчынены перад працоўнай беднотай вёскі і горада, а жалезная мятла пролетарскай дыктатуры бяз сьледу вымятае з сваіх шарэнгаў усё нягоднае, шкідлівае. Пазастаецца ў баку ад удзелу ў новым будаўніцтве жыцця вялікая частка пролетарыяту, якая мае розныя, ня зусім акрыльленыя погляды на тое, што дзеецца навокал нас. Адны з іх па сваймі несьведомасьці і неразуменьню толькі і гавораць аб кепскіх выніках усяго таго, што

робіцца камуністычнай партыяй. Яны забываюць, што малоць языком куды лягчэй, чым вясці вялікую працу па руйнаваньню старога і адбудулі новага жыцця.

Другіе, бачачы многа добрых дзянняў партыі, ня лічаць яшчэ сябе на столькі падгатаванымі, каб несці актыўную працу па ўзмацненьню ўсіх заваяваньняў камуністычнай партыі. Пачатак іх працы ўжо блізкі. Трэба толькі ўцягнуць іх у якую небудзь савецкую работу, каб яны ў самы куткі тэрмін змаглі адтрымаць і сацыяльнае і палітычнае выхаваньне і стаць актыўнымі сябрамі партыі.

На такіх людзей трэба звярнуць найбольшую ўвагу, асабіста цяпер, калі адбываюцца выбары ў Саветы. Знаходзячыся ў савецце, стаўшы на грунт сацыялістычнага будаўніцтва, яны змогуць прынесь-

ці вялікую карысьць працоўнай бедноте.

У вялікай барацьбе, то адціхаючай, то пачынаючай яшчэ з большай упартасцю цягнуцца, беспартыйная маса з'яўляецца тым будаўніцтвам митар'ялам, з якога будуюцца сілы і пролетарыяту з камуністычнай партыяй на чале, буржуазіі, ня граючай верна, што іх мінулае жыццё вернецца.

Пасьля трох гадоў гэтага барацьбы становіцца яона вярнуць баку перамога. Праца падісьвае сьмяртэльны прагавар капіталу.

Бачачы гэта, беспартыйная маса ўскалыхнецца, падціхаючы ў бок дужэйшага, сапраўды парашок усіх ворагаў працы паставіць крэйж капіталу шырока расчынціць дзверы для справядлівасці, сацыялізму.

С. Б.

## У Савецкай Расеі.

Тыя фронту.

У Самары. У камісію помачы фронту паступіла, апрача аграмаднай колькасці розных рэчаў, яшчэ і грошма 15 мільёнаў руб. З іх у фонд помачы сем'ям чырвонаармейцаў прыдана 1.500.000 р., а рэшта грошаў камітату помачы хворым і раненым чырвонаармейцам. Ахвяравана шмат мануфактуры, з якой шмэцца бялізна. Пасьля канчатку прыёму ахвяраў у павецце будзе арганізавана індэльныкі для разбору і пад-

раўкі ахвяраваных рэчаў. Друкарні Мураму ахвяравана на карысьць Чырвонага фронту 26.885р. шмат цёплых рэчаў, паптовай і папяровай паперы.

Падарункі рабочых фронту.

Камісія „Чырвоны падарнак“ пры палітычным удзеле леньві закончыла разьлікі на фронт партыі падарункаў ад рабочых Масквы. Камісія паслала ў Нова-Палітвы аддзел дэталі 18.030 камплектаў, у другіх 11.529 камплектаў.

## Бацька і дзеткі.

(Вітаньне беларускіх чарнасоенцаў бацьку Балаховіча ў час яго ўступленьня на беларускую зямлю).

Дзеткі да бацькі.

Гэй, віват, наш тата мілы!  
Мы цябе вітаем!  
Твае войскі, твае сілы  
Шчыра усхваляем.  
Беларускі край наш родны  
Зоймеш, слаўны татка.  
Завядзеш тут, як ніводны,  
Добрыя парадкі.  
Завядзём тут браварочкі,  
Піць умееш зграбна.  
Тваім хлопцам—сакалочкам  
Гэта досіць вабна.  
Путы царскія надзенеш  
Ты на абарванцаў,

Супакоіць пэўна скеміш  
Мужыкоў—паўстанцаў.

У тры пагібелі сагнеш іх,  
Памятаці будучь.  
Ты на стары лад сажмеш іх,  
Волячку забудучь.

Лёну ў нас па хатах досіць,  
Можна віць вяроўкі,  
Бо пяглі чакаюць—просяць  
Буйныя галоўкі.

Ёсьць у нас лясы дубрэвы  
У глухой старонцы.  
Можна будаваць на славу  
Шыбельніц бяз конца.

Нібы гнёзды, ёсьць мястэчкі,

Дзе жыдоў багата.  
Хай ліюць іх кроў у рэчкі  
Твае хлапчаныты.

Да цябе душой і целам  
Рвёмся мы на службу.  
У саюзе цесным, сьмелым  
Завядзём мы дружбу.

Беларусь, як заваюем,  
Будзем добра жыці.  
На ўвесь сьвет забанкятуем,  
Будзем есьці, піці.

Чалабіцьце табе шлём мы,  
Бацька Балаховіч.  
*Аляксюк тэой сын вядомы,  
Ваця Адамовіч.*

Бацька да дзеткаў.

Дзеткі бравыя, кудравыя,  
Вашы слованькі іскравыя,  
Нібы мёд, у душу льнецца.  
Толькі спазьніліся трошачку,

Бо чырвоныя гарошычкам  
Алавыным ёмка б'юцца.  
Можа салам мы падмётчкі,

Хмельным мёдам чысьцім  
Глотачкі—

З Беларусі уцякаем.  
Люд зусім не царамоніцца  
І за намі шпарка гоніцца,  
Адпачынку мы ня маем.

Мае хлопчыкі пужаюцца  
Кепска б'юцца, не старуюцца,  
Разсяваюцца па полю.  
Астаюсь адзін з бугэткай.

Ой, ня грэе ўжо гарэлачы  
Кепска мая доля!

Толькі шчырасьць вашу  
Дзетачкі,

Не забуду ў дыхалетачкі.  
Брава, дзеткі, брава,  
Хугка-хугка мо пабачымся  
Паўна з гора не расшчысься.

Вып'ем у Варшаве!

Няўдачна бітва—загада  
Мае дзеткі, мае ягады,  
Аляксюк і Адамовіч.  
А за тое нам гарэліца,  
Пашанцуе апахмеліцца.

Бацька Булак-Балаховіч.  
Тутэйшы.

## Патрэбны агітатары.

Кожны селянін, кожны гаспадар на вёсці, маючы некалькі дзесяцінаў зямлі, ужо зьяўляецца маленькім уласнікам і разам з тым зьяўляецца маленькім кулачком. У яго зусім іншая псіхалогія, зусім іншыя погляды, чым у рабочага, які ніколі ня быў уласнікам.

І вось цяпер, калі ідэя уласнасці павінна загінуць назаўсёды, вельмі цяжкую барадзьбу прыходзіцца вясці з гэтымі маленькімі уласнікамі—селянамі, якія ніяк ня могуць адмовіцца ад слоў: „гэта маё“... З рабочымі ў гэтым пытанні справа, як я заўважыў раней, абстаць куды лепей. Ды рабочыя, як відаць з гісторыі рэвалюцыі, былі заўсёды рэвалюцыйней сялян, яны і цяпер ідуць у першых радох барадзьбігоў за савецкую ўладу, гэта усё кажа, што з рабочымі куды лягчэй абусім згаварацца, чым з селянамі.

У нас на Беларусі, як усім добра вядома, пераважаючым элементам зьяўляюцца сяляне, вось чаму дужа цяжка прыводзіць гэтыя іншыя раформы савецкага будаўніцтва. У Расеі гэтыя заданні прыводзіцца ў жыццё кутэй, дзякуючы большаму ліку хвабрычна-заводскіх рабочых. Селяніну ўтлумачыць гэтыя іншыя выгады савецкага строю дужа цяжка. Асабліва нашаму селяніну, беларусу, цёмнаму, забігаму і жывучаму доўгі час у няволі.

Хто ў гэты час меў дачыненне з вёскаю, той налёўна чуў шмат нараканьняў з боку селян на савецкую ўладу. Асабліва палюбае селян харчовае раскладка, якая дужа няўмела прыводзіцца ў жыццё. Вось тут і патрэбны людзі, добрыя агітатары, якія б тлумачылі селянам усё тое, што для іх не зразумела. Зусім ня дзіва, што селяне скептычна пазіраюць на камуністаў, якіх, праўда кажучы, мошце і не спатыкалі на вёсцы.

Іны ўвесь час маюць дачыненне з агентамі апракромлі і іншых гэтых устаноў, якія прывяжджаюць толькі брань... Сяляне лічаць іх камуністамі і ў іх засягаюць такою ўражаньне, што гэта ўся ўласць—уласць „бяручая“. А каб пацэць ад каго небудзь слова ўдехі, праўдзівае слова аб камуністах і іх заданнях, дык селяне ня чуюць.

У сучасны момант, калі мы пераходзім к мірнаму творчай

працы, абавязкова трэба вясці ў саміх глухіх вёсках лепшых партыйных таварышоў-агітатараў, якія палюба пагутараць з цёмнымі селянамі і ўтлумачаць ім у чым увесь сэнс Савецкага будаўніцтва, у чым яго ўся прыгожасць. Гэтым яны разсеюць чорныя думкі селян і пераменяць іх погляд на ко-

муністаў. Гэтым яны не дадуць магчымасці будаваць цвёрды грунт ворагам рабоча-сялянскай уласці.

Друкованага слова селянін не прычытае, ды яго і не даходзіць да кожнай вёскі, дык дайце яму слова жывое—папіце яму агітатара.

Сялянскі.

## Рух рэвалюцыі на усім сьвеце.

Гатовяцца да выступлення.

„Тан“ ад 17-га лістапада паведамляе з Берліну: На сходзе камуністаў выступіў Брандлер, які заявіў, што барадзьба проціў капіталу будзе распачата 400.000 беспрацоўных. У 1918 і 1919 гадох камуністы ня мелі даволі сіл, каб давясці барадзьбу да канца; цяпер жа 400.000 чалавек, якімі мы распараджаемца, палішаюць нашы надзеі. Брандлер гэтак сама заявіў, што ва ўсім краі адбываліся перагаворы паміж фабрычнымі саветамі, што як толькі Берлін падасць сыгнал, распачнецца рух у Вестфаліі, у Рэйнскіх правінцыях і ў сярэдняй Нямеччыне. Сход вынес рэзалюцыю, якая аб'яўляе першым заданнем рэвалюцыйнага змаганьня—заваяваньне ордэну выработы і палітычнай ўлады.

Аўстрыйская Сацыялістычная Рабочая партыя і III Інтэрнацыянал. Лёвае крыло аўстрыйскіх сацыялістаў, якія выступілі з аўстрыйскай сацыял-дэмакратычнай партыі, на апошнім з'ездзе аб'явіла сябе самастойнай партыяй. Новая арганізацыя, якая будзе звацца „сацыялістычная рабочая партыя“, далучаецца да праграмы III Інтэрнацыянала.

Адмаўляюцца перавозіць ваенныя прыпасы.

Саюз матросаў у Марсэле (у Францыі) выпусціў адоў, у якой ён напамінае, што французскі, італьянскі, англійскі і скандынаўскі ўсеагульны саюз працы і міжнародны транспартны саюз выдалі прыказ сваім членам спыніць усякія ваенныя дастаўкі. Гэты прыказ павінны выпуўняць усе французскія матросы.

Пагражаюць забастоўкай.

Рабочыя Ніжняй Сылезіі выказваюцца за забастоўку калі да наступлення тэрміну аб'яўленьня забастоўкі, прапраемцы ня згодзіцца здаволяць патрабаванні рабочых.

Рабочы рух у Італіі.

Рабочы рух у Італіі ня спыніўся, а толькі праціх. Дзеля гэтага даволі аднаго прыказу Саюзу працы або веркаводаў партыі, каб рабочыя зноў паўсталі і спынілі ўсякую чынасьць у краі... Прыклад Расеі ня выходзіць з галавы італьянскага пролетарыату. Італьянскія рабочыя лічаць гонарам сьледаваць расейскаму прыкладу.

## У Літве.

Паведамленьне літоўскага штабу за 23 ліст.

Упартымі і крывавамі контратакамі літоўскія войскі спынілі польскіх прарых і зноў занялі Шырвінты і Вядзёншкі. У Шырвінтах намі захоплены ў палон штабы польскай брыгады і аднаго палка і шмат палонных. Нам дасталася багатая ваенная здабыча. Палонныя перадаюць, што ў Шырвінтах сам Жэліхоўскі амаль не пачаўся ў палон. У райёне Кляняюў падбіты польскі брайлюезд. Усяго палкі за апошні час захоплены 2

гарматы, 20 кулямётаў, 200 палонных, 100 коняў, 7 палювых кухняў, 40 фурманаў і адзін самаход.

Панюў зьяважылі.

Упаўнаважаньне правіцельства Жэліхоўскага пакінулі Рыгу, заявіўшы Міністэрству заграничных спраў пратэст. Копіі пратэстаў пасланы і заграничным прадстаўніком у Рызе, пры гэтым у іх растлумачана, што ўпаўнаважаньне былі проста выгнаны з Рыгі.

## Англія і Расея.

Зноў адцягваюць.

„Дэйлі Геральд“ ад 18-га лістапада паведамляе: „Учарашняе пасяджэньне гаюінету міністраў зноў зацягвае перагаворы аб аднаўленьні гандлёвых зносін з Расеяй, калі толькі пастанова, прынятая міністрамі, ня будзе перагледжана.“

Нарада адбылася ўсю равіцу і закончалася толькі а 2 гадз. Кабінет распаўся на 2 часткі: на адным баку Лейд-Джорж, Бонар-Лоу і Робэрт Герн, якія станць за гандаль з Расеяй, на другім баку—Кэрзон, Чэрчыль, Лонг і Біркхэд, якія проціў гэтага. Гэтая частка настаіваля на новых „паруках“ проціў бальшавіцкай прапаганды ў Англіі. Іна патрабуе, каб Расея адмовілася ад умяшательства на Сярэднім Усходзе, а галоўным чынам, у Грузіі, Арменіі, Азійскай Турцыі. Гэта значыць, як раз там, дзе Антанты падгатаўляе сваё ўласнае ўмяшательства. Апрача гэтага яны паднялі пытаньне аб царскіх даўгах (павыках), прычым Лёрд Біркхэд прачытаў цэлую лекцыю і ім удалося паюздзіць. Гаюінет згадзіўся з тым, каб падпісаньне дагавору адлажыць, покуль красна не прадставіць з Масквы запэўненьняў па гэтых трох пытаньнях.

Гэта пастанова бадай раўназначна перарыву перагавораў. Ангельскае правіцельства выставіла свае умовы аб аднаўленьні гандлю ў чэрвені. Умовы гэтыя былі прыняты 7 ліпеня. З гэтай пары Кэрзон і яго прыхільнікі заарок прядумвалі усё новыя прапазцыі для адцягваньня. Іны усё патрабавалі новых уступак, новых парукаў; яны праз увесь час блылі няшчыры.

Апошняя заява Чырчэля паказвае, што Расея прытрымліваецца лішнеўскіх умоваў. Гаюінет жа учора паказаў, што ён гэтыя умовы адкідае. Гэта азначае канец, бо адказ красна на гэтыя новыя запатрабаваньні можна прадбачыць. Мы заўважым, што пакуль на правіцельства ня будзе зроблена націск, каб прымуць яго прытрымлівацца лішнеўскіх умоваў, усё перагаворы аб гандлі ня да чаго не прывядуць. Гэта азначае беднагу для рабочых. Гэта значыць, што мы павінны страціць усё надзеі на ўладжаньне пытаньня аб безрабоцьці, гэта азначае, што цэны на харчы не панізіцца. Кэрзон і Чэрчыль пасядзілі, але ёсьць яшчэ спосаб спыніць іх. Гэта можа зрабіць Савет Чынасьці.

## Што чуваць заганіцай.

За мір з Расеяй.

„Юманітэ“ ад 19-га лістапада памяшчае адозву ўсеагульнага саюзу праці, сацыялістычнай партыі і лігі правоў чалавека да праваўнікоў усяго сьвету. У гэтай адозве гаворыцца аб змаганьні, скіраванай для сьнявелья вайны з Расеяй, безчалавечнай блэкады і для аднаўленьня ганьленых зносінаў з вялікім народам. Адозва заклікае ўсіх працаўнікоў і свабодадумаючых людзей прыняць удзел у гэтым змаганьні і пратэставаць проціў шкадлівай палітыкі вайны нападу, skutкам якой з'яўляецца ўзбраеньне ўсяго сьвету.

**Патаемны японска-ангельскі дагавор.**

Японскае правіцельства, згодна з патаемным дагаворам з Англіяй, мае поўную свабоду чынасьці ў Азіяцкай Расеі.

**Непадабаецца.**

У зьвязку з адбіраньнем маёнткаў ад балтыцкіх баронаў у Латвіі, нямецкі пасол запатрабаваў ад латвійскага правіцельства, каб яно спыніла гэтае адбіраньне баронскіх маёнткаў. У выпадку адмовы нямецкае правіцельства пагражае адабраць маёмасьць латвійскіх падданых у Нямеччыне.

**Францыя і Савецкая Расея.**  
Францускі старшыня міністар Лейг заявіў, што францускае

правіцельства паставіла на толькі дазволіць ганьдаль з Расеяй, але ўсімі мерамі папырыць яго. Разам з гэтым ён сказаў, што блэкада з'яўляецца ня толькі безчалавечнай, але некарэснай. Пытаньне жа аб прызнаньні Савецкай ўлады, дабавіў Лейг, магло бы быць паднята ў тым выпадку, калі б Савецкае правіцельства згадзілася прызнаць зробленыя парскім правіцельствам пазыкі.

**Новыя міністры ў польскім правіцельстве.**

Міністрам грашовым (фінансаў) вызначаны Ян Стачкоўскі, міністрам гвалю і прамясловасьці — Стафан Хржаноўскі.

**Новы плян.**

Як паведамляюць некаторыя заганічныя газеты, французскі прэзідэнт Мільеран збіраецца ў пачатку сьнежня склікаць у Парыжы вялікую нараду, на якой будуць прадстаўлены процібольшавіцкія расейскія партыйныя групы з мэтай высьвешчэньня пытаньня аб утварэньні новай базы дэлебараньбы з большавікамі. З французскіх дыплёматчных крыніц паведамляюць, што ў выпадку згоды паміж дэлегатамі на нарадзе, Францыя прыступіць да арганізацыі добра ўзброенай процібольшавіцкай арміі, якая будзе складацца галоўным чынам з расейскіх белагвардзейцаў, якія знаходзяцца ў Румыніі, Чэхаславацчынэ і Польшчы.

## По'Беларусі.

### К з'езду Саветаў.

Усе павятовыя рэўкомы пачалі спешным чынам склікаць валасныя і павятовыя з'езды Саветаў.

Партыйныя працаўнікі і чырвонаармейцы значна дапамагаюць у стварэньні выбарчых камісіяў.

Уся гэта праца павінна закончыцца да 12 сьнежня, дня, у які павінен адчыніцца з'езд Саветаў Беларусі.

Грунтоўныя пытаньні з'езду.

1. Падняцьце эканамічнага жыцьця Беларусі.
2. Арганізацыя савецкай ўлады.
3. Выбары выканаўчага камітэту.

Падгатоўка да выбараў.

24 лістапада адбыўся сход

комуністычнай ячэйкі Сеньніцкай вол. Мен. пав., на якім разглядаўся даклад тав. Мігурскага аб правядзеньні кампаніі ў Саветы. Сход паставіў: пачаць агітарскую працу па вёсках, пасылаючы таварышоў дзеля ўладжаньня гутарак, сходаў ва ўсіх кутках воласьці.

Н. В.

**Мітынг.**

21 лістапада ў м. Заслаўлі адбыўся на пляцу мітынг сялян на тэму „дабрахотніцкая яўка дэзартыраў“. Было болей 200 чалавек.

Прамовы гаварылі Іван Іванавіч Філіпаў і Хрош. Сялянскі мітынг спадабаўся.

## Па Менску.

У Камісарыяце Земляробства.

Сельска-гаспадарскі аддзел адтрымаў з Масквы наказ, каб справа дапамогі сялянству цяпер ішла ў першую чаргу, а не паранейшаму (у першую чаргу раней дапамога давалася Камхозам, нацдваром).

У Мазырскі павет па загаду Рэўкома Беларусі вяртаецца на старыя пасады ўся павятовая савецкая ўлада.

**Народныя суды**

ва ўсіх 5 вучастках м. Менску, а так сама і на паветах пачалі нармальна функцыянаваць.

Сярод розных справаў, належачых да разгляду суда (а грабежствах, пакражах і інш.) ёсьць шмат аб разводах. На кожную з іх, паводлуг каляску нашых законаў, даецца срок 2 месяцы, пасля чаго справа абавязкова разглядаецца.

**Польскі консул.**

Як мы даведаліся, ў Менск мае хутка прыехаць польскі консул, дзеле пастаяннага свайго пражываньня тут.

**Занядужаньні.**

Паводлуг вестак Губздрава за апошні час болей усяго істнуе ў Менску плямісты тыфус.

## Прыказ

Камісарыяту Асьветы С. С. Р. Б.

На аснове прыказу Ваенна-Рэвалюцыйнага Камітэту С. С. Р. Б. аб мабілізацыі школьных працаўнікоў, прыказываю:

Школьным працаўнікам усіх нацыянальнасьцяў, знаходзячымся ў гор. Менску, як служачым так і няслужачым, у тыднёвы тэрмін ад дня апублікаваньня гэтага прыказу зарэгістравацца ў камісіі па ліквідацыі бязграмаднасьці пры Палітасьведзе Кампраса Беларусі (вуг. Захараўскай і Архірэйскага перавулка 97—7, ўход з Архірэйскага).

Зам. Камісара Асьветы М. Фруміна.

Палітасьветай Земец Сакратар І. Каранеўскі.

14 сьнежня 1920 г.

## П Р Ы К А З

па Менскаму Палковаму Вокругу Тэрыторыяльных Войск. № 109.

29 лістапада 1920 г.  
Па аддзелу спорта.

1.

У мэтах агульнага фізычнага разьвіцьця моладзі дзіцячага ўзросту, у ліку другіх відаў спорту, прапанавана навучаць дзіцячага бегу на лыжах, дзеле чаго ўсім грамадзянам м. Менску прыказываю ў трохдзённым тэрмін, лічачы з 1 га сьнежня г. г. усе маючыся ў іх лыжы і прылады здаць у 1 ротны вучастак, які знаходзіцца на рагу Гаспітальнай вуліцы і Гаспітальнага завулку ў доме № 31—5, другі паверх.

Асобы, не выканаўшыя гэтага прыказу, будуць пераданы суду Рэвалюцыйнага Трыбунала.

Начальнік Менскага Палковага Вокругу тэрыторыяльных Войск Кунстман.

Пам. Начальніка па палітчасьці Пісецкі.

Начальнік Канцэлярыі Праабражэнскі.

## П Р Ы К А З

па Менскаму Палковаму Вокругу тэрыторыяльных Войск. № 111.  
30 лістапада 1920 г.

Дзеля цяжкіх варунаў жыцьця, перажытых Беларуссю ў зьвязку з наступам палякоў, у мэтах даць магчымасьць моладзі дзіцячага ўзросту, ухінаўшыхся ад зацяжчэньня працаўжаць перарывнае навучаньне, не бячыся кары, з 1 га па 7-ае сьнежня 1920 г. абвясчаецца дэбарвольна яўка дзіцячага ўзросту для таго, каб яны маглі часова выпушціць свой абавязак перад Савецкай Дзяржавай.

Усе дзіцячага ўзросту, якія па добрай волі зьвязваюцца ў тэрмін вышэй пачэтаньня, ня будуць мець ніякай кары, а тые з іх, якія да 7-га сьнежня не з'явіцца, будуць пераданы суду Рэўтрыбунала, як дэзартыры.

Запіс і прыём па добрай волі з'явіўшыхся будзе адбывацца на рагу Гаспітальнай вуліцы і Гаспітальнага завулку ў д. № 31/5 на другім паверху з 10 гадзін зрана да 6 гадзін папаўдні.

Начальнік Менскага Тэрыторыяльнага Палковага Вокруга Кунстман.

Пам. Н-ка па Палітчына часьці Пісецкі.

Начальнік канцэлярыі Праабражэнскі.

